

Класіка Вялікая Айчынная ў творчасці нашага земляка

Калі здараецца сумна на души, заўсёды бяру збор твораў слыннага пісьменніка Міхася Лынъкова – і адразу трапляю ў свет мудрага мастакага слова, нацыянальнага прыгожага пісьменства.

Малая радзіма Міхася Ціханавіча – вёска Зазьбы Віцебскага павета Віцебскай губерні (цяпер Лёзененскі раён). Ён як уздельнік партызанскага руху і грамадзянскай вайны, савецка-польскай вайны 1920 года, вызваленчага паходу ў Заходнюю Беларусь, а таксама Вялікай Айчыннай вайны на падставе асабістага жыццёвага воплыту пісаў творы ѥра ге-роіку народнай барацьбы, пра тое, як абаранялі сваю родную хату нашы дзядзі і бацькі.

Гераізм беларусаў у час Вялікай Айчыннай добра паказаны ў рамане-эпапеі «Векапомныя дні», зборніку апавяданняў «Астап». Нельга спакойна чытаць творы, што ўвайшлі ў яго, – «Дзіцячы башмачок», «Недапетыя песні», «Васількі», «Пацалунак». Апавяданне з аднайменнай зборніку называе развівае знёмы сусанінскі матыў – лёс братоў Mixaіla і Iвана Цубаў, якія цаной уласнага жыцця аддявілі бяду ад іншых. Менш вядомы чытачу артыкулы М. Ц. Лынъкова пeryядычна ваенных гадоў («Востраць ся-керы беларусы», «Смачны жабе арэх, ды зубоў бог не даў...», нарыс «Шляхі вайны») і інші.

Як выдатны летапісец Вялікай Айчыннай вайны, Міхася Лынъкову ў воб-

разах самаахвярных мужніх барацьбітў супраць фашизму здолеў стварыць калектывны вобраз народа-змагара. На яго вачах на фронт бесперапынна адпраўляліся ўсё новыя і новыя партыі прызыўнікоў, а адтуль ехалі параненяя, інваліды, знясіленыя ў баях часці – на перафарміраванне. З вялікай свядомасцю на працягу ўсяго жыцця Лынъкову адчуваў і разумеў свой грамадзянскі і патрыятычны абавязак і з гонарам яго выконваў. У дадатак гэты чалавек быў прыроджаным аратарам, валодаў выдатным дарам красамоўства. Ні адна больш-менш значная падзея ў літаратуры, мастацтве Беларусі, Мінска не адбывалася без прамога ім хоць бы ўскоснага ўзделу пісьменніка.

Лынъковскі пункт гледжання на ўсё падзеі нацыянальнага жыцця меў свою адметнасць і вылучаўся гуманістычнай накіраванасцю. Да канца сваіх дзён у пісьменніка было ўсепаглышчаючае імкненне – неабходнасць услаўлення вялікага подзвігу беларускага народа ў барацьбе з нямецка-фашистскімі захопнікамі. Міхасю Ціханавічу важна было паказаць незабытую дні герайчнага змагання і величнай перамогі над цёмнымі сіламі гвалту і зла.

Ён любіў паўтараць: «Дерзайте, юноши!» І кожны, да каго звязтаўся Лынъкову з такім заклікам, бачыў у ім глыбокі сэнс. Наш зямляк з бацькоўскім клопатам адносіўся да кожнага новага аўтара, даў многім з іх надзеиную пущёўку ў жыццё.

Наогул, творы М. Лынъкова – гэта творы на дзіве паэтычныя, самабытныя, напісаныя каларытнай, яркай мовай. У яго творчасці з'яўліся і той складаны, няроўны, дыялектычна-супярэчлівы шлях, якім ішла Беларусь і айчынная літаратура. Ён усё жыццё імкнүўся выкryваць мяшчансскую пазіцыю, уласніцкія інстынкты, беспрынцыпавасць, бяздуша, угодніцтва і падхалістства... Ды і гумар Лынъкова нейкі спецыфічны – заўсёды глыбокі, сардечны і добразычлівы. Панарама яго герояў вельмі шырокая – чырвонаармейцы, mestachkovыя жыхары, сяляне, рабочыя, служачыя, арганізатары першых калгасаў, чыгуначнікі, інжынеры і лётчыкі, крыміналісткі і абывацелі, закліятыя ворагі савецкай улады і яе адданыя сабры. А яго народныя мсціцы часоў вайны прости непаўторныя!

М. Лынъкову не прости выйшаў з народа, стаўшы з поўным правам народным пісьменнікам Беларусі. Ён заставаўся сярод гэтага народа да апошніх дзён свайго жыцця.

19.04.2005 К. КАНСТАНЦІНАЎ.